

САВЕЦКАЯ ВЕЛАРУСЬ

ВЫДАЊНЕ ўСЕБЕЛАРУСКАГА ВЫКАНАўЧАГА КАМІТЭТУ САВЕТАў

Трапетары ўсіх краў, злучайцеся!

Конт нумару—15 руб. (вып. 22 г.)

Падпісная плата—
Звычайная—400 р. алегія—300 р.

Плата за абвесткі—300 руб. за радок пятау.
Сьцешныя—на 50% даражэй.

Плата за публікацыю аб страце дакумантаў:

За 1 дакумант—500 руб.

кожны ладатковы—200 руб.

кожны вытанці—100 руб.

Чырвоны і ўтрыманяны Сав. Забавіскі—дарэмна.
Падпіска і абвесткі прымаюцца ў Контр-агенцтве пры Дзяржаўным Выдавецтве.

(Менск, Петрапаўлаўская, 8).

Адрэс рэдакцыі і адміністрацыі:
МЕНСК, Захарэўская, 97.

ТРЕЦІ ГОД ВЫДАЊНЯ.

Штодзённая газета.

№ 268 (673). Субота, 2-га сьнежня 1922 г.

Маскоўская канфэрэнцыя па разброеньню.

Сягоньня ў Маскве адчыняецца канфэрэнцыя па разброеньню. Ужо прыехалі дэлегацыі фінляндзка, эстонская, латвійская і польская. Невядома яшчэ, ці прыехала літоўская дэлегацыя, і зусім ня прыслала дэлегацыі Румынія. Старшынёй савецкай дэлегацыі на гэтую канфэрэнцыю назначаны намесьнік Наркома Замежных Спраў—т. Літвінаў, намесьнікам старшыні—тав. Копп, экспэртамі—Лебедзеў, Данилаў, Вярхоўскі і др.

Савецкі ўрад яшчэ ў Гэнуі праз сваіх прадстаўнікоў заявіў, што Савецкая фэдэрацыя шыра хоча міру і спакою, каб мець магчымасьць за няцца культурным будаўніцтвам, адраджэньнем зруйнаванага краю. Старшыня савецкай дэлегацыі на Гэнуэўскай канфэрэнцыі т. Чырвын прапанаву паставіць на парадак дня канфэрэнцыі пытаньне аб разброеньні, аб зьмяшчэньні ліку войска ў эўрапейскіх дзяржавах, бо ўтрыманьне яго вельмі цяжка адбіраецца на добрабыце народных масаў. Тым часам армія некаторых дзяржаў непамерна-вялікі. Не зважаючы на тое, што Францыя моцна пацярпела ад вайны і ня мае цяпер перад сабою ніякіх грэзных ворагаў,—яе армія дасягае 800.000 чалавек, зусім разбураная Польшча трымае армію каля 500.000 чалавек, невялікая па ліку жыхарства Фінляндыя (каля 3.000.000 чал.) трымае армію ў 180.000 чалавек, што для такой невялікай дзяржавы зьяўляецца непамерна-вялікаю лічбаю і кладзецца вялікім цяжарам на працуючыя масы фінскага народу. Урэшце, наша Чырвоная Армія, пасьля ўсіх скарачэньняў, дасягае усё-ж такі ліку 800.000 чалавек.

Але пры гэтым трэба дадаць, што царская армія мірнага часу мела каля 1.300.000 чалавек. Ня глядзячы на тое, што Савецкая фэдэрацыя абкружана варажымі буржуазнымі дзяржавамі, усё-ж такі Савецкі ўрад знайшоў магчымым памяншыць сваю Чырвоную Армію блізка што ў два разы проціў царскай. Пры гэтым трэба яшчэ мець на ўвазе, што Чырвоная Армія расьсеяна па ўсяму абшару Савецкай фэдэрацыі і ня можа быць палкам і хутка выкарыстана дзеля абароны той ці іншай граніцы.

Далейшае зьмяшчэньне ліку Чырвонай Арміі пры наяўнасці такіх суседзяў, як Польшча, пагражала б самому існаваньню Савецкай фэдэрацыі, якая ня мае нічога супольнага з захопніцкаю палітыкаю ранейшай царскай Расеі, якая ня мысьліць ні аб якіх захопных, наступальных войнах, якая хоча толькі абараняцца, каб мець магчымасьць мірна будаваць новае жыццё. Калі на нас ніхто ня будзе нападаць, то нам і 800-тысячная армія зьяўляецца залішня вялікай. Дзеля падтрыманьня паратку ўнутры фэдэрацыі і нармальнай аховы спакойных граніц нам хапіла-бы значна меншай арміі. І вось, Савецкая фэдэрацыя, хочучы аблігчыць

становішча працуючых масаў як у сабе, так і ў другіх эўрапейскіх дзяржавах, запрапанавала на Гэнуэўскай канфэрэнцыі разглядаць пытаньне аб зьмяшчэньні арміі. Францускі імперыялісты не згадзіліся на гэта, і праект Савецкай дэлегацыі быў адхілены. Гэта выявіла перад усім сьветам праўдзівую істоту французскіх і іншых дзяржаўных дзеячоў, якія заўжды гавораць аб міру, а самі ўвесь час трымаюць вялізарную армію. Гэтуўнасьць Савецкай фэдэрацыі да згоды і спакою і ваяўнічасьць Францыі і іншых дзяржаў былі выяўлены янайнейшай. Рабочая класа дзяржаў Антанты пачыла на іскравым прыкладзе, хто такія большавікі і што за людзі кіруюць дзяржаўным жыццём Заходняй Эўропы. Гэта было вялікай дыпламатычнай і маральнай перадачай Савецкага ўраду.

Але Савецкаму ўраду, як уладзе працуючых, мала атрымаваць дыпламатычныя перабы: трэба дабіцца прыктычных вынікаў у с.р.аве аблігчэньня становішча працуючых масаў. Не дабіўшыся нічога ў Гэнуі, Савецкі ўрад зрабіў прапавіцыю пагранічым з Савецкай фэдэрацыяй дзяржавам разглядаць пытаньне аб разброеньні і дзеля гэтага склікаць канфэрэнцыю ў Маскве. Буржуазія Польшчы, Фінляндыі і другіх прагранічных нам дзяржаў была моцна азаданена гэтай прапавіцыяй Савецкага ўраду. Яна ўвесь час крычала аб чырвоным імперыялізьме, аб тым, што большавікі хочучы заваяваць край, што трэба трымаць вялікую армію, каб мець магчымасьць абараніцца і т. д. А ўсё зводзілася да аднаго: рабочы і сялян, плаці непамерныя падаткі. Пасьля прапавіцыі Савецкага ўраду стала ўжо нематчымым таг застрашываць большавікамі сваіх несвядомых рабочых і сялян, чым-жа апраўдаць надалей высокія падаткі на ўтрыманьне арміі. А зьмяшчаць армію ня вельмі то хочацца, бо Фінляндыя ўсё лічце марш аб Усходняй Караліі, Польшча—аб Беларусі і т. д. Як тут быць? І мы бачым, што раней, чым паехаць у Маскву на канфэрэнцыю, запрошаныя дзяржавы і дзяржаўкі невялікі разоў рабілі нарады паміж сабою. Цяпер яны прыехалі ў Маскву. Мы яшчэ ня ведаем тых праектаў, з якімі яны прыехалі, але рабочыя і сяляне Савецкай фэдэрацыі не павінны пакладаць надта вялікіх надзей на гэтую канфэрэнцыю, бо можа здарыцца, што яна ні да чаго не прывядзе. Можа здарыцца, што дэлегацыі варажых суседзяў захочуць выкруціцца, ня даць ясных і пэўных адказаў на ясныя і пэўныя прапавіцыі Савецкага ўраду. Тагды рабочым і сялянам Савецкай фэдэрацыі (а значыць і нашай Савецкай Беларусі) прыдзецца па ранейшаму быць гатовым, каб адбыць наступ нашых ворагаў.

ЛЕЗАНСКАЯ КАНФЭ-РЭНЦЫЯ.

Запахла нафтай.

ЛЕЗАНЬ, 29-11. Амэрыка прымае дзейны ўдзел у барацьбе за маса-патамскую нафту. Вязульнику адбываюцца сэкратныя варады. «Журнал дэ Доба» піша, што на Лэзанскай канфэрэнцыі гавораць аб міру і цывілізацыі, а ўцішку абгаварваюць нафтавыя справы.

Упартасьць Англіі.

ЛЭНДАН, 28-11. Абгавораньне пытаньня аб Моссуле адложана в прычынку рашучага адмаўленьня Англіі вярнуць Моссуль туркам.

Прыдзецца памеркавацца.

ЛЭНДАН, 28-11. Ісмэд-паша заліў аб гэтуўнасьці Турэччыны ўзяць на сябе адпаведнасьць за валежачыя Эўропе даўгі, але сказаў, што Ангора адначасова патрабуе вяроту страг, перавышваючых суму даўгоу.

Польшча ня прымае ўдзелу.

ВАРШАВА, 30-11. Польскі міністр чужаземных спраў заявіў, што Польшча ня будзе прымаць удзелу ў Лэзанскай канфэрэнцыі.

Баяцца ўдзелу нашай дэлегацыі.

ЛЕЗАНЬ, 30-11. Савецкая дэлегацыя на Лэзанскай канфэрэнцыі атрымала адказ саюзнікаў на патрабаваньне аб дапушчэньні яе к перамаўленьням на ўсіх пытаньнях. У адказе значаецца, што Расея можа быць дапушчана толькі к абгавораньню пытаньня аб пралівах.

Скрытны адказ.

ГАННОВЭР, 29-11. Старшыня францускай, ангельскай і італьянскай дэлегацыі ў Лэзані разглядалі вымаганьне савецкага прадстаўніка аб дапушчэньні расейскай дэлегацыі д. вырашэньня ўсіх пытаньняў канфэрэнцыі і прышлі к заключэньню, што яны не пэў аможны вынясьці вырашэньня па гэтым пытаньню.

У НЯМЕЧЧЫНЕ.

Звальненьне рабочых.

БЭРЛІН, 28-11. Дырэкцыя Бадэнскай аплікававай фабрыкі зволіла ўсіх рабочых—дэлегатаў кангрэсу фабрычна-заводскіх камітэтаў. Рабочыя забаставалі. Дырэкцыя з свайго боку абвясціла забастоўку, зволіўшы 30.000 рабочых.

Інакш і быць не магло.

БЭРЛІН, 29-11. Перамаўленьні між камуністамі і эсэдамі аб заснаваньні ў Саксоніі рабочага ўраду скончыліся няўдачай.

У ГРЭЦЫІ.

Адносіны між Грэцыяй і Англіяй сапсаваліся.

ЛЭНДАН, 30-11. Грэцкі ўрад рашуў аддаць пад суд прынца Андрэя па тэй прычыне, што прынц Андрэй—радыя ангельскага караля. У Англіі лічаць магчымым адмаўленьне Англіі ў дапамозе Грэцыі.

Кароль супроць растрэлу міністраў.

ГАННОВЭР, 30-11. З Афін паведамляюць, што грэцкі кароль быў супроць растрэлу міністраў і патрабаваў у выпадку растрэлаб вызваленьні яго ад прастоу. Зараз пасьля растрэлу ўрад, баючыся бегства караля, трымае яго ў палацы пад суровай ахранай.

Апошнія навіны.

(Радзі з Ганновэру).

— Чуткі аб прадстаячай акупацыі Рэйнскай вобласці выклікалі вялікае абураньне ў Нямецчыне. Гэсенскі ляндтаг арганізаваў маніфэстацыю пратэсту. Жыхарства Кэльню заявіла, што яно будзе лічыць Рэйнскую вобласць нямецкай і будзе змагацца са спробамі яе акупацыі.

— Чэскі міністр чужаземных спраў Бэнэш запатрабаваў на Лэзанскай канфэрэнцыі хутчэйшага сканчэньня яе працы з тэй прычыны, што ў Нямецчыне магчым пераварот, які ў першую чаргу пашкодзіць Чэха-Славакіі.

Розныя весткі

Прафэсыянальная згоднасьць.

ПАРЫЖ, 30-11. Дэлегацыя міжнароднага саюзу горнарабочых наведлася да членаў рэпарацыянай камісіі і патрабавала, каб пры павярды плацежных здольнасьцяў Нямецчыны былі выслуханы горнарабочыя.

Зноў адмовіліся прыняць.

ЛЭНДАН, 28-11. Бонар-Лёу ізноў адмовіўся прыняць дэпутацыю беспрацоўных, баючыся, што прыняцьце могуць лічыць, як перадачу беспрацоўных.

Нестасе сілы.

РЫМ, 28-11. У Турыне адбыўся сход ударных камуністычных атрадаў, на якім прысутнічала звыш 1000 чалавек. У Мілане фашыстам не ўдалося перамагчы пр-летарскія арганізацыі, якія далучаюцца да Камуністычнага Інтэрнацыяналу.

Адчыненне польскага сойму.

ВАРШАВА, 28-11. 28 га лістапада адбылося адчыненне новага сойму Польшчы.

IV Кангрэс Камуніст. Інтэрнацыяналу.

Цэнтралізацыя арганізацый.

МАСКВА, 30-11. На кангрэсе Камітэру ад 30-га дня таварышты Бордыга (Італія) і Китаэма (Японія) выказаліся за строгую цэнтралізацыю арганізацый, якія ўваходзяць у Камітэры.

Кангрэс прыняў адозву пратэсту проціў белага тэрору ў Югаславіі. У рэзалюцыі на нягрыцянскаму пытаньню кангрэс дамагаецца прыёму няграў у прафэсыі, у крайнім выпадку ў арганізацыі асобых саю-

заў няграў, якія працуюць разам з іншымі прафэсыямі. У рэзалюцыі выказваюцца за скліканьне нягрыцянскага зьезду ў Маскве.

Фэлікс Ков ад імені старэйшых членаў Р.К.П. прапануе з'арганізаваць ва ўсіх краях палітычны Чырвоны крыж дзеля матар'яльнага і маральнага падтрыманьня арышто-ваных палітычных. Усе прапавіцыі кангрэс прыняў аднагалосна.

II-гі Кангрэс Прафэсыян. Інтэрнацыяналу.

Рэвалюцыйны пералом.

МАСКВА 30-11. На пасяджэньні Кангрэсу Прафэсыянальнага Інтэрнацыяналу 29 га лістапада т. Нін (Іспанія) сказаў, што ўсюды зараз прыкмаецца пералом рэвалюцыйнага сындкалізму на карысьць Прафэсыянальнага Інтэрнацыяналу. Нямецкія рэвалюцыйныя сындкалісты, самыя закаранелыя ворагі Прафэсыянальнага Інтэрнацыяналу, зусім слабы: самая вялікая іх арганізацыя, с'юз маракюў, перайшоў на старану Прафэсыянальнага Інтэрнацыяналу. Спроба нямецкіх і іншых сындкалістаў стварыць другі Інтэрнацыянал побач з прафэсыянальным Інтэрнацыяналам скончылася поўнай няўдачай. У заключэньні дакладчык выказвае надзею, што з здаровым рэвалюцыйным сындкалізмам Прафэсыянальны Інтэрнацыянал прыдзе да поўнай згоды.

Садакладчык Моніуссо (Францыя) кажа: «Унітарныя канфэрэнцыі далучылася да Масквы толькі ўмо-

на. Яна патрабуе адмены ўставу арганічнай сувязі Прафэсыянальнага Інтэрнацыяналу з Камуністычным Інтэрнацыяналам». Дакладчык значае, што адмаўленьне па гэтым пункту з боку Прафэсыянальнага Інтэрнацыяналу дасць зброю анархістам, і масы пойдучь за імі. Прамоўца прызнае, што расейскія рэвалюцыянэры, зрабіўшы вялікую рэвалюцыю, маюць права крытыкаваць францускіх рэвалюцыйных сындкалістаў. Француская дэлегацыя захоплена гарачым жаданьнем працаваць у радок Чырвоная Прафэсыянальнага Інтэрнацыяналу, яна ня супроць згоднасьці чыннасьцяў Прафэсыянальнага і Камуністычнага Інтэрнацыяналаў, яна толькі супроць фармулёўкі гэтых узвэма-адносін ва ўстанове.

Перад зачыненнем пасяджэньня Лазоўскі абвясціў аб прыезьдзе на кангрэс дэлегацыі рабочых быўшай Далёка-Усходняй рэспублікі. Кангрэс гарача вітае прыехаўшых.

Цяга да камуністычнай партыі.

За часы чысткі, якая адбылася ў канцы мінулага і ў пачатку гэтага году, лік членаў камуністычнай партыі скараціўся на 170.000 чалавек.

У часы чысткі партыя вывінула з сваіх радоў няпрыгодных, тых, хто прымаўся да яе, і іншыя няпэўны элемент. У паказаны лік 170.000 увайшлі ня толькі выкінутыя, а і вышаўшыя самі з партыі дабравольна.

Якраз у перыяд чысткі партыю пакінулі многія былыя члены в мэтаю вываляцца ад цяжкіх партыйных абавязкаў, з мэтаю заняцца гандлем, умацаваннем сваёй сельскай гаспадаркі і іншага скарыстання новай эканамічнай палітыкі. Самовольны выхад слабых і схіляючыхся да Нэпу членаў цягнуўся доўгі час і пасля чысткі. Цяпер жа мы бачым зусім адваротнае з'явішча.

Калі партыя замацавалася ў сваім пралетарскім і крэнкім ідэалічным складзе, да яе пацягнуліся свежыя пралетарскія сілы, якія да гэтага часу не ўваходзілі ў яе склад.

Пасля непаўслага крызісу Савецкай Расіі рабочыя масы відавочна ўпэўніліся ў правільнасці напрамку шляху, па якім пашла камуністычная партыя.

Беспартыйныя рабочыя, якія і раней падтрымлівалі камуністычную партыю, цяпер у адвочку і цэлымі групамі заўляюць аб сваім жаданні ўвайсці ў камуністычную партыю, зьяўляючы жаданне ўзяць на сябе тыя цяжкія абавязкі, якія зьявіліся ў належнасць да партыі.

Прыкладаў уваходу ў партыю шмат можна бачыць як у самой

Маскве, у цэнтры Савецкай Федэрацыі, таксама і ў правінцыяльных гарадох.

Вялікая цяга да партыі прыкмятаецца таксама і ў Чырвонай Арміі якая папоўнілася прыўнікамі 1901 году, з якіх больш усяго камсамольцы і наогул камуністычна настроеная моладзь.

У сваёй прамове на IV Кангрэсе Камінтэрну тав. Ленін адначасу характэрнасьць перыяду, які мы цяпер перажываем. Гэта характэрнасьць у тым, што ўся Савецкая Федэрацыя вучыцца.

Вучоба—гэта лёзунг, які шырока і ўсюды праводзіцца ў жыццё.

Камуністычная партыя і ў гэтых адносінах ідзе ў нагу з запатрабаваннем моманту.

Пасля гераічнага перыяду вайсковай барацьбы і затым пасля перабудовкі сваіх радоў у Нэпам, камуністычная партыя пачала напружваю працу па камуністычнай асьвеце сваіх членаў. Адусюль ідуць весткі аб арганізацыі школ і гурткоў.

Трэба прызнацца, што культурна-асьветная праца ня ідзе гэтак шырока, як гэта трэ было. Шмат дзе, асабліва ў правінцыі, не хватае патрэбных культурных кіраўнікоў, але ва ўсіх выпадках культурна-асьветная камуністычная праца разварачваецца.

Унутрана-ж умацаванне камун. партыі палажыла свой вялікі след і на ўнешніх посьпехах. Асабліва яскрава нам аб гэтым гавораць перавыбары ў Саветы.

Д.

Абарона рабочай клясы.

У сваёй прамове на кангрэсе Камінтэрну Клара Цэткін, паміж іншым, сказала, што ў Сав. Расіі ахова працы пастаўлена куды лепей, чымся ў буржуазных краях. Меншавікі расейскія і заграічныя пішуць у сваіх газэтах і кажучы на рабочых сходах, што большавікі эксплуатаваюць рабочых, што яны вядуць не рабочую, а буржуазную і дробна-буржуазную палітыку. Меншавікі кажучы, што толькі яны зьяўляюцца прадзівіва рабочай партыяй, толькі яны бароняць інтарэсы рабочага, а не большавікі.

Хто праў, ці К. Цэткін, ці Мартаў?

Зьвернемся да фактаў.

Згодна кодэксу законаў аб працы, які прыняты апошняй сесіяй В. Ц. І. К., няроумым застаецца васьмігадзінны рабочы дзень, які на Захадзе бадай усюды павялічваецца пад націскам прамыслоўцаў і са згоды ўрадавых сацыялістаў, дзурэй Мартава і Дава.

Ахова жлыччай і дзіцячай працы у нас таксама ідзе досыць строга і акуратна.

Кабетам-работніцам забараняецца цяжкая праца, згодна пастановы Наркампрацы і В. Ц. С. П. С. Кабетам забаронена працаваць па начох, за выключэньнем тэлеграфістаў, тэлеграфістаў, мэдыцынскага персаналу і некаторых іншых прафэсыяў.

Бярэменным кабетам начная праца зусім забаронена, а тыя, хто з іх корміць грудзямі дзіцё, маюць перарыв на карилённе дзіцці. Гэты перарыв ня вылічваецца з рабочага дню.

У Савецкай Фэдэрацыі.

Выстаўка „Рэлігія і Навука“.

ХАРКАЎ, 30—11. У Харкаве наладжана выстаўка „Рэлігія і Навука“, якая камплексуе сірод рабочых вялікім посьпехам. У бягучым месяцы антырэлігійная выстаўка будзе чарговага вадраваць па ўсіх харкаўскіх заводах.

Суд над забойцамі Сьпірыдонова.

МАСКВА, 30-11. На судзе забойцаў рабочага карэспандэнта „Правды“ Сьпірыдонова сьведка Філатаў намаляваў агідную карціну фабрычнага быту з часоў пачатку пачатку. Сложнай сыстэмай прававацыі Фірсава-Валодзінскай дружына мела пасталую абарону ад „ненадзейных“. Філатаў

пацьварджае, што Валодзін не даваў унесці рэнагна Сьпірыдонова, разганяючы выстралямі тых, хто гэта хацеў зрабіць.

Сьведка Казелін паказвае, што пасля забойства Валодзін быў зусім нармальны. Экспэрт-псыхіятр прызнае, што Валодзін гістарычны, але са стараным псыхікі ён здаровы чалавек.

Суд над бандай Савіцкага.

ГОМЕЛЬ, 29-11. У Рэўтрыбунале слухаецца справа банды Савіцкага з 12 чалавек, якія арудалі ў Гомельскай губэрні і ўчынілі 50 грабежніцтваў і 90 забойстваў. Банда вызначалася дзікасьцю, рэзала дзяцей, аблівала газай і паліла, забівала чырвонаарм. іміліцыянераў.

Суд над царкоўнікамі.

МАСКВА, 30-11. На працэсе 118 царкоўнікаў 29 лістапада ідуць далей выпаты абвінавачаных паравіян Храма Спасіцеля, якія ўпарта аднеківаюцца ад віны, але суд прызнае іх вінаватымі.

Тыдзень збору падаткаў. МАСКВА, 30-11. У Маскве і ў губэрні выпавуена толькі 54% падатковага заданьня за кастрычнік.

З мэтай павялічэньня пастульскія налагаў з 20 лістапада праводзіцца тыдзень збораў ударным чынам.

Пераход да шматполья. ВІТАБСК, 29-11. У гэтым годзе да шматполья севазбароту перайшло каля 1000 працоўных гаспадарак у губэрні.

93 процанты заданьня. КОВАМІКАЛАЕЎСК, 29-11. У Сібіры сабрана харчовых падаткаў 93 проц. заданьня.

Абгляд друку.

Радэк аб зьездзе фабрычна-заводзкіх камітэтаў у Нямеччыне.

МАСКВА, 30—11. Радэк у газэце „Правда“ піша: „Зьезд фабрычна-заводзкіх камітэтаў у Нямеччыне прайшоў пад лозунгамі „рабочага кантролю і канфіскацыі часткі маёмасьці буржуазіі“. Гэта пабеда камуністаў. Сацыял-дэмакраты спрабуюць адратаваць свае пазыцыі шляхам уцягненьня саксонскіх камуністаў у рабочы ўрад з мэтай скампрамаваць ідэю апошняга. Камуністычная партыя не бярэ назад сваіх патрабаваньняў і дабіваецца толькі рабочага ўраду, які зможа навесці бар'яры на інтарэсы рабочай клясы. Каб рабочы ўрад ня быў фікцыяй, камуністычная партыя і патрабуе поўнай пераарганізацыі паліцыі і састаўленьня яе выключна з прафэсійнальна-арганізаваных рабочых і замацаваньня законным шляхам адпаведнасьці ўраду перад зьездам саксонскіх фабрычна-заводзкіх камітэтаў. Толькі стварыўшы такую апору рабочых гучаў і ўзброіўшы іх, рабочы ўрад будзе мець магчымасьць на справе правесці раформы, якія ўмацоўць рабочую клясу. Зьезд саксонскай камуністычнай партыі, выставіўшы рашуча гэтыя патрабаваньні, зрабіў правільна. Калі-б партыя пасыпшылася ўвайсці да ўрад, ня выставіўшы ўмоў свайго ўдзелу ў ёй вышэйазначанымі патрабаваньнямі, яна была б аддадзена за літасць сацыял-дэмакратыі ці павінна была б выйсці праз некалькі дзён з ураду. У іншым выпадку партыя скампрамавала б у вачох рабочых ідэю рабочага ўраду ва ўсім сьвеце“.

Тэатр і мастацтва.

Спэктакль II Беларускай трупы ў клябе „Дзям-я-а Беднага“.

26 лістапада II-ая Бел. трупа пад загадам Галубка ў клябе імя Дзям'яна Беднага — пры заразнай боліцы, на Пярэсьпе — ставіла драму „Фанатык“.

Трэба зазначыць, што трупа там добра вядома, бо працу сваю яна вела там амаль што цэлы год, аж пакуль кляб не перайшоў часова пад больніцу.

Цяпер у клябе працуе драматычны гурток расейскі, але грамадзянства Пярэспі сымпатызуе беларусам.

Сам па сабе кляб у добрых руках, добры сьвет, ёсьць печкі і зусім адпаведная дэкарацыя. Загадчык клябу шчыры працаўнік. Т.

Бюльлетэнь № 123

Менскай Мэтэаролёгічнай Станцыі Галоўнай Фізычнай Обсерваторыі пры Менскай Дасьледчай Балотнай Станцыі.

За 30 лістапада і 1-га сьнежня 1929 году.

СТРУМЕНТ.	1 гадаўна дню.	9 гада. вечара.	7 гадаў раніцай
Баромэтр	737,5 mm	742,6 mm	747,0 mm
Тэрмомэтр	—5,4°	—6,6°	—13,2°
Максымальны тэрмомэтр	—5,1°	—5,1°	—6,4°
Мінімальны тэрмомэтр	—13,7°	—8,7°	—18,8°
Вільгаць параўнаўчая	88%	79%	92%
Асадкі ў міліметрах	—	—	—
Грунтавы тэрмомэтр на глыбні 0,8 м.	1,7°	1,7°	1,6°
Флюгэр (сіла ветра—мэтраў у секунду)	Пд.Пд.У.—1	Пв.—3	Пв.З—1

Па Менску.

К адчыненню выставак.

Ужо пачата падгатоўка праца па арганізацыі выставак, якія будуць адчынены да Усебеларускага Зьезду Саветаў. Выстаўкі (за выключэньнем Наркамземаўскай) будуць наладжаны ў памяшканні Наркамсьветы (б. Арх. дом).

Найбольш чыны ўдзел у выстаўках прымуць Саўнархоз, Унешторг, Цэнтралбелсаюз, Наркамзем і Наркамсьветы (разам з Гарадзкім Аддзелам Нар. Асьветы). У меншым ліку на выстаўках будуць прадстаўлены большасьць масовых Камісарыятаў і ўстановаў. Паміж іншым Наркампрацэў будзе дэманстраваць на выстаўцы тэлеграфію і тэлефонную сувязь з павятам, а таксама з Масквой, прычым кожны дэлегат зьезду можа на выстаўцы гаварыць з сваім павятам.

Канцэнтрацыя Савецкіх устаноў.

У сучасны момант паднята пытаньне аб канцэнтрацыі большасьці Савецкіх устаноў вакол Пляду Волі. Гэта робіцца дзеля двух мэтаў: аблягчэньне пры канцэнтрацыі Сав. устаноў у адным месцы і павялічэньне жылога пляху ад вызваленых устаноў кватэр. Гэтыя кватэры маюць быць аддадзены рабочым.

Нарада рабочых каапэратываў Беларусі.

Гэтымі днямі ў Менску адбудзецца нарада рабочых каапэратываў Беларусі. На чарзе дню стаяць такія пытаньні: даклад Беларэспэды, даклады з мейсці і арганізацыйныя пытаньні.

Разгрузка мейсц заклочэньня.

У зьвязку з амністыяй УЦВК у 5-ю Акцябрскую гадавіну была арганізавана спецыяльная камісія ў складзе: члена Вышэйшага Суда Рэспублікі Беларусі, пракурора і загадчыка ісправіцельна-працоўнага аддзелу Народнага Камісарыяту Юстыцыі Беларусі па дзятэрмінова-

му вызваленьню і зьмяненьню тэрміна пакараньня усім заключонным у Дому Прымутовай Працы Беларусі. У сваёй працы камісія зьмяніла тэрмін пакараньня, гледзячы на ісправленьне асуджаных. На іх працу ў часе заключэньня. На паведах вызвалены ўсе неплацельшчыкі харчовага падатку ў мінулым годзе.

Аністыя не прыстасоувалася і рэзідывістам і самагоншчыкам, якіх у Менскім Дому Прымутовай Працы знаходзіцца каля 150 чалавек.

Асобы, асуджаныя Трыбуналамі, амністраваліся непасрэдна асуджанымі Трыбуналамі. Для прыстасаваньня амністыі к асуджаным установамі Д.П.У. была арганізавана камісія з прадстаўнікаў НКЮ і ДП.У.

Усяго па Беларусі было вызвалена каля 1000 чалавек з агульнага ліку заключонных каля 3600 чалавек.

Вынікі тубэркулёзнага трохднёвіка.

Бяз звычайнага шуму і ўдарнасьці праходзіў тубэркулёзны трохднёвік. Толькі ў разуменьні важнасьці гэтай кампаніі—яе посьпех.

Снарбнічны збор па гораду дэў 400.568 руб. (гр. зн. 22 г.). Арганізавана лётэрыя-алегры разам з выпушчанымі падпіснымі лістамі дала 492.745 руб., з іх па падпісках 92-ох лістоў—249.047 руб.

Канцэрт, арганізаваны 27 лістапада ў Дзяржаўным Тэатры, даў 636.843 руб. Апрача таго былі раздзелены падпісныя лісты па ўсіх установах, але з прычыны затрыманьня вьплаты пэнісі зьвернута пакуль толькі 2 ліст-а, па якіх сабрано 15.255 руб. Усяго да гэтага часу падлічана атрыманыя 1.549.311 руб. Усяго ж мае быць сабрано каля менш 2.000.000 руб. (гр. зн. 22 г.).

Усе меры камісіі па арганізацыі трохднёвіка спаткалі жывым водгук сярод масовага жыхарства.

У Т-ве Гісторыі і Старасьведчыны.

Сьвёня, 2-га сьнежня, а 8-ай гадыня ўвечары ў будынку Вод. Др. Унівэрсытэту (рог Магавын. і Сьвобелеўскай) адбудзецца 18-ае чарговае пасяджэньне Т-ва.

Прадметы насядзіцьня: 1. Доклад П. П. Дзямідовіча да тэму—„Беларускае вясельле“. 2. Вягучыя справы. Уваход вольны.

Згублены:

- Членск. кніж., выд. сяюз.мэдыцынскіх і санітарн. працоўнікоў, Ключнікавай, М.М., кв. 1305-б.
- 1) Копія лічн. карт.; 2) часов. пасьведч., выд. Менск. Пав. Ваен. Кам.; 3) пасьведч., выд. Белар. рабоч. тэхнікум.; 4) членск. біл., выд. Барысаўскай арганізац. К.С.М.Б.; 5) членск. кніж., выд. Барысаўскім Сяюзам Мэталістаў, Гіліна Б.М., кв. 1306-б—1307-б—1308-б—1309-б.
- Лічн. карт. выд. Тураўск. Вал. Ваен. Аддз. № 2528, Мураўчыка А. Х., кв. 5996.
- Лічн. карт., выд. Пятрыкоўскім Вал. Ваен. Аддз. № 1256, Грыба І. Т., кв. 5997.
- Лічн. карт., выд. Жыгалеўскім Вал. Ваен. Аддз. Іваноўскага І., кв. 5998.

- Пасьведч. аб зьволн. са службы, выд. Палітуправы Заходн. Фронту, Левітас І. Ю., кв. 5999.
- Членск. кніжка, выд. Сяюз. Савецкіх Працаўнік. № 1569, Валодзіка І. Ю., кв. 6000.
- Членск. кніжка, выд. Сяюзам Народн. Сьвязі № 488, Пікуль М. М., кв. 6001.
- Членск. кніжка, выд. Сяюзам Кажуўнікаў, Драйвіна В. С., кв. 6002.
- Лічн. карт., выд. Менск. Пав. Ваен. Кам., Мінкова В. С., кв. 6003.
- Лічн. карт., выд. Астрашынска-Гарадзецкім Вал. Ваен. Аддз. № 1871, Седзікоўскага Н. П., кв. 6004.
- Часов. пасьведч. замест лічн. карт., выд. Менск. Пав. Ваен. Кам., Цітава М. А., кв. 6005.
- Часов. від на жыхарства, выд. Менск. Гар. Міліц. № 10625, Міліцкага Г.-Л. Х., кв. 6006.